

ва («Мае ўспаміны», т. 1—2). Рукацісі Б. у ін-де л-ры АН БССР.

*Тв.: Страницы из жизни Максима Горького...—
Мн., 1965.*

*Літ.: Пшироков Ю. С., А. Е. Богданович.—
Мн., 1966.*

БАГДАНОВІЧ Віктар Францавіт (29.2.1904, г. Жыткавічы — 16.10.1978), ген.-лейтенант (1949). Чл. КПСС з 1926. Скончыў Ваен. акадэмію Генштаба (1943). У Чырв. Армії з 1922. Удзельнік сав.-філ. вайны 1939—40. У Айт. вайну з 1941 на Паўд.-Зах., Волхавскім, Ленінградскім, Сіяшым, Паўд.-Зах. і З-м Укр. фронтах: нач. штаба і нам. камандзіра дывізіі, нач. штаба корпуса, армії. З крас. 1944 нам. каманд. войскамі Паўд.-Уральскай, Туркестанскай ваен. акруг. У 1956—61 у апарате Мін-ва абароны СССР.


БАГДАНОВІЧ Іосаід Іванавіч (п. 18.2.1923, Мінск), бел. сав. дормативеролаг. Д-р мед. н., драф. (1960). Засл. дз. нау. БССР (1976). Чл. КПСС з 1943. Скончыў Віцебскі мед. ін-т (1949). З 1958 заг. кафедры скурных і венеричных хвароб Віцебскага мед. ін-та. Працы па ультрагукавой торані хвароб скурь.

Тв.: Ультразвук при лечении кожных болезней.—Мн., 1967.

БАГДАНОВІЧ Максім Адамавіч (9.12.1891, Мінск — 25.5.1917), бел. паэт, перакладчык, крытык і гісторык ліры. Скончыў Дзямідаўскі юрыд. ліцэй (Яраслаўль, 1916). Працаваў сакратаром Мінскага юб. харч. к-та (кастр. 1916 — люты 1917). Памер ад сухотаў у Ялце, дзе і пахаваны. Першы друкаваны твор — алегорычнае апавяданне «Музыка» (1907), нап. пад упрыгожэннем пар. творчасці. Раннія вершы прасціраліся гуманіст. матывамі («Мае песні», «Э песьня беларускага мужыка» і іш.). Патрыяг. пафасам яны пераклікаліся з пазіцыяй Я. Купалы і Я. Коласа. У цыкле «У зачараваным царстве» (1909—11) Б. імкнуўся наблізіцца да пар. вытокаў і фантастыкі. Аднак усведамляў адпабаковасць міфалаг. вобразаў і ўжо ў цыкле «Згу́кі бацькаўшчыны» (1911) шырэй выкарыстаў песьменны жанр у раскрыці лірычнай темы («Не кувай ты, шэрэя аязюля», «Ян і мапі»). Умнажілася цікаўства Б. і да сац.-філас. і патрыяг. і проблематыкі («Мал душа», «Перад падвойкай», «Рушымся, брацця, хутчэй»), што выявілася арыентациёй на традыцыі рэзідэнтамісткі. У развіцці творчай культуры паэта злачыла месца палексы юго перакладчыкай дзейнасці, якая ўзнімала агульны ўзровень бел. пазіціі. Перакладаў антычных аўтараў (Гараций, Аўгуст), вершы Ф. Шылера, Г. Гейнса, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Пушкіна, А. Майкава, А. Аверса, М. Разегейтма, песьні розных народаў свету. На рус. мову перакладаў тв. Т. Шаўчэнкі, І. Франка, Я. Купалы і іш. Зб. «Віночок» (1913) падагульнікі з дзяржавнай паслоўнай складаўся з цыклу, які раскрывалі сап-філас. і маральна-бытавыя сферы жыцця ў то гіст. паслядоўнасці. Галейшыя патглыбленіе рэзіліст. асноў пазіціі Б. звязана з рэв. узьдзімам 1912. Тэма «грамадскага гора» ў вершах «Пан і мужык», «Народ. Беларускі Народ!», «Мяжы» сваім выкryвальнымі пафасам



А. І. Багдановіч.



М. А. Багдановіч.

пераклікалася з ленінскім ўзорам тагачаснай грамадзянскай лірыкі. Плённы ўклад Б. у развіццё структурных форм бел. верша (трыялеты, пентаметры, зандо, тэрцыны, санеты). На яго цумку, зачвеяне літ. традыцый павінна спалучаша з выніроўкам арыгінальных форм і далучэннем іх да сус. маст. культуры. У орам такога далучэння ён лічыў паэзію Т. Шаўчэнкі, над упрыгожэннем якой вылуччыў творы «вернаў бел. складу», наўбажылых па форме і духу да пар. традыцый (прык. «На ціхім Дунай»). У іх нараст раскрываў прыгажосць нар. характару («Лявоніха», «Скірпуся»), трагізм гібелі салдата, антычнавечную сутнасць імперыял. вайны («Ян Базыль у памодзе капаўся»). Сталася звест. назірчы Б. выявілася ў росце грамада. антынасці героя, сцвярдлівенні патрыяг. пацячняў («Пагоня», «Беларусь, твой парод дачаўкацца»). Жанрава-стылістычную разнастайнасць творчасці Б. патыралі паэмы «Максім і Магдалена» (1915) і «Страдам-лебедзь» (1916), якія адлюстравалі станаўленне герайчнага характару. У спадчыне паэта значнае месца займалі празаічныя і публіцыстычныя артыкулы: рэцензіі. З пазіціі рэализму і пародніці апісываў ён харкетрныя літ.-маст. з'явы і грапосы («Глыбы і слай», 1911; «Новы перыяд у гісторыі беларускай літаратуры», нап. 1912 або 1913; «За тры гады», 1913; «Забытыя шлях», 1915). расправоўнаў пытанні эстэтыкі («Апокрыф», 1913; «Мадонна», 1913). Адкрыта выступаў супраць чавінізму, тэлпдэпці ў гады імперыял. вайны, выкryваў рабакі, сучасць бурж. прэсы. Пазіцыя Б. арганічна ўвейшла ў духоўную скарбніцу бел. народа, мізгія яго вершы пакладзены на музыку або бытуюць як нар. песні («Зорка Венера», «Служкі ткачыхі»). Імем паэта названа вуліца ў Мінску, мемарыяльная дошка ўстановлена на доме № 25 па вул. М. Горкага.

Тв.: Тв.—Мн., 1957; Збор тв. Т. 1—2.—Мн., 1968.

*Літ.: Майхровіч С. Максім Багдановіч.—
Мн., 1958; Грыничук М. Максім Багдановіч і народная паэзія.—Мн., 1963; Богданович А. Е. Материалы к биографии Максима Богдановича.—У яго ві.: Страницы из жизни Максима*